



**ЗАПРАШАЕМ
НА ПАЛЯЎНІЧЫ ФЭСТ!**

- ♦ Паляванне і саборніцтвы ♦
- ♦ Смачная паляўнічая кухня ♦
- ♦ Кірмаш і забавы ♦

25–26 ліпеня • РЛЗ «Налібоцкі»
www.mlh.by • www.rgooboor.by

Праграма фэсту

Чэмпіянат вабільшыкаў алена • Выставы паляўнічых сабак і паляўнічых трафейў • Выставы біятэхнічных збудаванняў • Прэзентацыя Нацыянальнай трафейнай кнігі Рэспублікі Беларусь • Майстар-класы па паляванні, рыбнай лоўлі і прыгатаванні ежы з дзічыны • Святочны канцэрт



Мінская вобласць, Валожынскі раён, турыстычная стаянка «Белакоран» дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Рэспубліканскі заказнік «Налібоцкі»



Каардынаты:
54.026880,
26.525386.

Арганізатары мерапрыемства



Міністэрства
лесной гаспадаркі
Рэспублікі Беларусь



БТІР
РГАА «Беларускае гаварыства
паляўнічых і рыбаловаў»



Валожынскі
раённы выканаўчы
камітэт

ПРОГРАММА
проведения национального охотничьего фестиваля
«Налібоцкія стрэлы»

Дата проведения: 25 июля 2026 г.

Мероприятие	Время проведения
Открытие охотничьего фестиваля. Приветственное слово Министра лесного хозяйства Республики Беларусь Кулика А.А., председателя РГОО «БООР» Шуневича И.А., председателя Воложинского РИК Бычковского В.Г.	11.00-11.20
Молебен иерея Евгения Ткачева, клирика прихода храма святой великомученицы Варвары и мученика Трифона города Солигорска	11.20-11.40
Республиканская выставка охотничьих трофеев	10.00-17.00
Презентация Национальной трофейной книги Республики Беларусь, мастер класс по оценке охотничьих трофеев	10.00-17.00

Мероприятие	Время проведения
Специализированные республиканские выставки: 1) ягдтерьеров, приуроченной к 100-летию породы, 2) Белорусского гончака и других зверовых гончих	10.30-15.00
Выставка подсадных и охотничьих птиц	10.00-17.00
3-D стрельба из лука по объемным фигурам диких животных, стрельба из лука по тарелочкам и мишеням, метания топоров и ножей	10.00-16.00
Работа демонстрационных (выставочных) стендов участников фестиваля	10.00-17.00
Работа торговых точек представителей охотничьей индустрии	10.00-17.00
Работа общественных пунктов питания	10.00-20.00
Работа площадки для досуга посетителей фестиваля, в т.ч. детей (электронный тир, стрельба из пневматической винтовки, установка кресел мешков, сопровождение ростовыми фигурами и др.)	10.00-17.00
Прокат велосипедов, электровелосипедов, квадроциклов для посетителей фестиваля	10.00-17.00
Выпуск крякв и глухарей в дикую природу	11.00-12.00
Смотр-конкурс «Лучшая беседка с декоративным подворьем»	11.00-13.00
Чемпионат вабильщиков оленя	12.00-14.00
Демонстрация вабильщиками умений в имитации голоса (мастер-классы от опытных вабильщиков)	13.00-15.00
Демонстрация пород охотничьих собак, показательные выступления охотничьих терьеров	15.00-16.30
Круглый стол «Охота с лайкой - настоящее и будущее»	15.30-16.30
Мастер-классы (семинары) по проведению охот на различные виды охотничьих животных (волк, водоплавающая дичь и пр.).	14.00-15.00
Мастер класс по стендовой стрельбе	14.00-16.00
Торжественное закрытие фестиваля	17.00-18.00
Праздничный концерт	18.00-20.00
Дискотека	20.00-22.00